

СХОДАКТЫ В У КАМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫ БЕЛАРУСІ

30 сакавіка ў Мінску адбыўся сход актыву Камуністычнай партыі Беларусі.

У рабоце сходу прынялі ўдзел першы сакратар абласных, гарадскіх і раённых камітэтаў партыі, сакратары абкомаў і гаркомаў партыі, што займаюцца пытаннямі ідэалагічнай работы, кіруючыя работнікі рэспубліканскіх партыйных, саветскіх і гарадскіх арганізацый, група сакратараў партыйных арганізацый буйных прамысловых прадпрыемстваў, саўгасаў і калгасаў.

Сход адкрыў сакратар ЦК КП Беларусі К. Т. Мазураў.

У прэзідыум сходу выбіраюцца член Прэзідыума ЦК КПСС, сакратар ЦК КПСС Н. А. Фурцава, кандыдат у члены Прэзідыума ЦК КПСС, сакратар ЦК КП Беларусі К. Т. Мазураў, Старшыня Савета Міністраў БССР Ц. Я. Кісялёў, Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР В. І. Казлоў, сакратары ЦК КПБ Ф. А. Сурганав, В. Ф. Шаўра, першы намеснік Старшыні Савета Міністраў БССР І. Ф. Клімаў, старшыня Белсаўпрофа І. М. Макараў, першы сакратар Мінскага абкома КПБ С. О. Прытыцкі, першы сакратар ЦК ЛКСМБ Л. Р. Максімаў, заг. сектара ЦК КПСС Н. У. Чарнічэна, першы сакратары абкомаў КПБ: Віцебскага — У. Е. Лабанок, Гомельскага — І. Я. Палаюць, Брэсцкага — А. А. Смірноў, Гродзенскага — Р. Р. Панамароў, на чале Палітупраўлення БВА Н. А. Навічын, старшыня праўлення Саюза пісьменнікаў БССР П. У. Броўка, прэзідэнт Акадэміі навук БССР В. Ф. Купрэвіч і іншыя.

З дакладам «Аб мерах па выкананні паставы ЦК КПСС «Аб задачах партыйнай прапаганды ў сучасных умовах» выступіў сакратар ЦК КПБ В. Ф. Шаўра.

— У перыяд разгорнутага будаўніцтва камуністычнага грамадства ў нашай краіне, сказаў дакладчык, ідэалагічная работа партыі і асабліва яе рашаючая галіна — партыйная прапаганда набывае выключна важнае значэнне. Засваенне камуністычнага светлагляду, авалоданне асновамі марксізма-ленінізму, глыбокае разуменне палітычнай партыі становіцца жыццёвай неабходнасцю для кожнага саветскага чалавека.

Беларусыя постыхі ў вырашэнні задач гаспадарчага і культурнага будаўніцтва ў нашай краіне з'яўляюцца пераконаўчым сведчаннем росту камуністычнай свядомасці саветскіх людзей. Яны з'яўляюцца вынікам гіганцкай арганізатарскай і выхавальнай работы Камуністычнай партыі. Гэтыя дасягненні ствараюць усе матэрыялы для таго, каб у гэтым 1960 годзе закліскі трывалую аснову.

Знаходжанне К. А. Фурцавай у Мінску

29 сакавіка ў Мінск прыбыла член Прэзідыума ЦК КПСС, сакратар ЦК КПСС К. А. Фурцава.

На Мінскім вакзале К. А. Фурцаву сустракалі кандыдат у члены Прэзідыума ЦК КПСС, першы сакратар ЦК КП Беларусі К. Т. Мазураў, Старшыня Савета Міністраў БССР Ц. Я. Кісялёў, Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР В. І. Казлоў, сакратары ЦК КПБ Ф. А. Сурганав, В. Ф. Шаўра, Д. Ф. Філімонаў, першы намеснік Старшыні Савета Міністраў БССР І. Ф. Клімаў, старшыня Белсаўпрофа І. М. Макараў, сакратар Мінскага абкома КПБ С. О. Прытыцкі, сакратар ЦК ЛКСМБ Л. Р. Максімаў, сакратар Мінскага гаркома КПБ А. Б. Насілоўскі, старшыня Мінскага гарсавета В. І. Шапаў і іншыя.

За час свайго знаходжання ў Мінску К. А. Фурцава знаёмілася з работай прамысловых прадпрыемстваў і ўстаноў культуры, выдатнымі мясцінамі горада. Яна пабывала на заводзе аўтаматчных ліній, камвольным камбінате і мела гутарку з кіруючымі прадпрыемстваў, сакратарамі партыйных арганізацый, работнікамі і работніцамі. К. А. Фурцава шчыльна тэхнічным аснашчэннем прадпрыемстваў, умовамі працы, быту і адпачынку рабочых і служачых.

У тэатры оперы і балету К. А. Фурцава прысутнічала на дастановах балету «Блакiтны Дунай». У Беларускай Акадэмічнай тэатры іма

ву для дэтармінавага выканання сямідовага плана. Але каб тыя вялікія магчымасці, якія мы маем, сталі рэальнасцю, неабходна з уліццём разлічваць і праводзіць у дэталі арганізатарскую і палітычную работу ў масах. Трэба аб'яднаць волю мільянаў людзей, дапамагчы ім зразумець вялікія задачы, якія стаць перад краінай, правільна арганізаваць працу на кожным участку, выхаванне ў людзях творчыя адносіны да справы, гэта значыць дапамагчы кожнаму чалавеку нашага грамадства знайсці сваё месца ва ўсёнараднай барацьбе за ажыццяўленне планаў, намераных партыяй. Усяго гэтага немагчыма дабіцца без актыўнай, штодзённай, ахапляючай усе слаі насельніцтва выхавальнай работы партыі і дзяржавы.

Пастава ЦК КПСС «Аб задачах партыйнай прапаганды ў сучасных умовах» кладзе пачатак новаму этапу ў ідэалагічнай рабоце. У ёй аб'яднаўся накіраваны партыйнымі арганізацыямі вопыт прапагандысцкай работы, дакладна вызначаны канкрэтныя задачы ідэалагічнай дзейнасці ў масах, раскрыты формы і срокі ўсебаковага фармавання новага чалавека — будаўніка камунізма.

Дакладчык гаворыць, што Кампартыя Беларусі дабілася за апошнія гады сур'ёзнай перабудовы партыйнай прапаганды. Выраслі прапагандысцкія кадры, палепшылася іх тэарэтычная і метадычная падрыхтоўка. Партыйныя камітэты і партарганізацыі пачалі больш займацца ідэалагічнай работай у масах. Больш шырока і разнастайна характар набыла прапаганда марксіска-ленінскай тэорыі. Узмацнілася ўвага да вывучэння гісторыі КПСС, асабліва пасляваўражэнняў перыяду, марксіскай філасофіі. Прыкметна павялісіўся ўзровень эканамічнай адукацыі кадраў, што становіцца асновай на палітычны кіраўніцтва дзейнасцю прадпрыемстваў, будоўляў, калгасаў і саўгасаў.

Прымяняючы самыя разнастайныя, у тым ліку і новыя формы работы, партыйныя арганізацыі здолелі некалькі раз пашырыць сферу партыйнай прапаганды, наблізіць яе да жыцця. У палітычнай рабоце прымае ўдзел усё большае колькасць кіруючых, партыйных, саветскіх работнікаў, выкладчыкаў ВНУ, вучоных, настаўнікаў, інжынера-тэхнічных работнікаў, перадавікоў прамысловасці, будаўніцтва і сельскагаспадарчай вытворчасці.

Тав. Шаўра гаворыць, што ЦК КПБ, партыйныя камітэты, партыйныя арганізацыі пачалі больш займацца эканамічнай адукацыяй кадраў. Вывучэннем палітка-

номі і канкрэтнай эканомікі вытворчасці займаюцца больш 50 тысяч чалавек. Шырока практыкуецца правядзенне эканамічных канферэнцый, семінараў, кароткатэрміновых курсаў і школ, у якіх удзельнічаюць вучоныя, наватары і перадавікі вытворчасці, спецыялісты прамысловасці і сельскай гаспадаркі. У горадзе Мінску і іншых абласных цэнтрах, у такіх раёнах, як Іванаўскі, Дзяржынскі, Чарвенскі, Кобрынскі, Біраўскі, Карэліцкі, Віцебскі, Мінскі, партыйныя арганізацыі вядуць вялікую работу па эканамічнай адукацыі кадраў.

ЦК КПБ прыняў спецыяльную пастава аб арганізацыі эканамічнай вывучэння кіруючых кадраў партыйных і саветскіх арганізацый, калгасаў і саўгасаў. Вынікі аказаліся станоўчымі. Вялікая колькасць работнікаў авалодала пэўнай сумай ведаў у галіне арганізацыі і эканомікі сельскагаспадарчай вытворчасці, сельскагаспадарчай тэхнікі. Гэта дапамагае больш рэцэпнальна веці гаспадарку, знаходзіць і найбольш разумна выкарыстоўваць новыя рэзервы, атрымаць максімальную эканамічную эфектыўнасць ад затрачанай працы і сродкаў.

Цяпер, адзначае дакладчык, усё больш шырокі размах атрымліваюць новыя, больш эфектыўныя формы пашырэння перадавога вопыту, якія садзейнічаюць, калі іх правільна выкарыстоўваць, пераадоленню адрыўу прапаганды ад жыцця, ад практыкі камуністычнага будаўніцтва. Сярод іх — школы і ўніверсітэты перадавога вопыту, лекторыі па пытаннях навукі і тэхнікі, семінары масавых калгасных кадраў па вывучэнню прагрэсіўных метадаў працы і новай сельскагаспадарчай тэхнікі і іншыя формы прапагандысцкай работы.

Далей у дакладзе адзначаецца, што ў апошні час, асабліва пасля ХХІ з'езду КПСС, узмацніліся клопаты партарганізацый аб рашчарыні сфэры ўплыву партыйнай прапаганды, аб стварэнні на кожным прадпрыемстве, у кожным калгасе, саўгасе, на будоўлі і ва ўстаноў аб'ектаў творчай працы і вытворчага ўдзелу. У вырашэнні гэтай задачы вялікую ролю адыгрывае сістэматычная пасылка на месцы прапагандысцкіх груп з ліку кіруючага рэспубліканскага і абласнога актыву, выступленне выязджаючых у складзе гэтых груп партыйных, саветскіх, гаспадарчых работнікаў, работнікаў навучальных устаноў, устаноў навукі і культуры з палітычнымі дакладамі перад насельніцтвам. Гэтая форма работы поўнасьцю сабе апраўдала.

Дзейнасць прапагандысцкіх груп і дакладчыкаў партыйных камітэтаў добра спалучаецца з такой дзейнай формай арганізатарскай і палітычнай работы ў масах, якой з'яўляецца «Дзень брыгады». Гэтая форма пашырае галоўным чынам у вёсцы, у калгасе. Яна садзейнічае больш шырокаму ахоту мас калгаснікаў, палітычным узмацненню, больш глыбокаму амбраванню і аналізу спадарожных спраў у калгасе. Правадзненне дзён брыгады стварае ўмовы для ўзмацнення сувязі партыйнай прапаганды з практычнымі задачкамі. Правадзяцца таксама станоўча зарэкамендаваныя формы масавай работы, як дні жыццёвага, кукурузавага, інтэлігентнага, механізатараў, ільняводаў, ушаноўванне перадавікоў вытворчасці, вусныя радыёчасціны і г. д.

Новай формай камуністычнага выхавання з'яўляюцца ўніверсітэты і лекторыі культуры, якіх у рэспубліцы налічваецца ўжо больш двухсот. Імі ахоплены значная колькасць працоўных, асабліва моладзі. Яны пачалі стварацца ядэаўна, але ўжо добра зарэкамендавалі сабе ў Мінску, Гомелі, Гродна, Віцебску, Рэчыцы, Літзе і ў многіх іншых гарадах, універсітэты культуры ствараюцца цяпер і ў сельскай мясцовасці.

Тав. Шаўра гаворыць, што ажыццэнне прапагандысцкай і масава-палітычнай работы, павышэнне іх ідэйнага ўзроўню адбылося ў значнай меры таму, што ідэалагічная работа ў масах пачалі больш займаць партыі і іх першыя сакратары. Ён прыводзіць прыклады рэгулярнага выступлення перад працоўнымі першага сакратара Гомельскага абкома партыі тав. Палаюва, першага сакратара Гродзенскага абкома партыі тав. Панамарова, першага сакратара Варшылаўскага райкома партыі горада Мінска тав. Гурбановіча, Дзяржынскага — тав. Жагалова, Іванаўскага — тав. Ільіноўскага, Капыльскага — тав. Канаваленкі, Рагінскага — тав. Федарыкі, Віргінаскага — тав. Бадала, Петрыўскага — тав. Шваро і іншых. Глыбока ўнікае ў змест праводзімай у раёне прапагандысцкай і палітычнай работы, сам прымае ў ёй дзейны ўдзел першы сакратар Гомельскага райкома партыі Герой Сацыялістычнай Працы тав. Палаюва.

Спінюючыся на дасягненні партыйнай прапаганды, тав. Шаўра гаворыць, што галоўным з іх застаецца усё яшчэ не пераадолены да канца адрыў прапаганды ад жыцця, ад практыкі камуністычнага будаўніцтва. Вуснай, друкаванай прапагандзе, як правіла, не хапае канкрэтнасці і матэрыяльнасці. Часта галоўны ўпор робіцца не на творчае разуменне сутнасці тэорыі марксізма-ленінізму

ма, не на барацьбу, за ператварэнне камуністычных ідэалаў у жыццё, а на механічнае запамінанне кніжных формул.

На вельмі нізкім ідэйна-тэарэтычным узроўні праходзяць заняткі ў гуртках і палітшколах некаторых партыйных арганізацый Свіслацкага, Шклоўскага, Касцюковіцкага, Маладэчскага і іншых раёнаў. Некаторыя партарганізацыі звярнуліся са з'яўмай палітзаняткаў, дрэннымі лекцыямі, гутаркамі, разглядаюць гэта як нешта звычайнае і не прымаюць мер па навязванні належнага парадку ў рабоце ўсіх звянаў партыйнай асветы.

ЦК КПСС у сваёй паставе зусім правільна звяртае нашу ўвагу на тое, што ў вуснай і друкаванай прапагандзе недастаткова раскрытае глыбокі тэарэтычны і практычны сэнс мерапрыемстваў партыі, ажыццяўленых у апошнія гады. Мы яшчэ дрэнна абагуляем, папулярным парасткі новага, камуністычнага ў жыцці нашага грамадства, слаба пашыраем перадавы вопыт прамысловай і сельскагаспадарчай вытворчасці. Прапагандысцкая работа часта праводзіцца недыферэнцыравана, без уліку масовых умоў, а таксама ўзроставага, професійнага, адукацыйнага і іншых асаблівасцей розных слаёў насельніцтва. Тав. Шаўра прыводзіць прыклады слабай дзейнасці прапаганды ў партыйных арганізацыях Крывіцкага цэментна-шыйферага камбіната, Мінскага завода запасных частак. Ён гаворыць, што ёсць яшчэ асобныя партыйныя работнікі, якія проста не разумеюць значэння палітычнай работы ў масах для дасягнення лепшых вынікаў у гаспадарчай дзейнасці і недаацэньваюць яе. Пры гэтым прыводзіцца прыклад Клімавіцкага раёна, дзе запусчана партыйна-арганізацыйная і масава-палітычная работа. Члены бюро райкома партыі рэдка выступаюць перад насельніцтвам. Многія партыйныя арганізацыі слаба ўнікаюць у работу калгасаў, саўгасаў, прамысловых прадпрыемстваў і не аказваюць належнага ўплыву на становішча спраў.

Партыйныя арганізацыі рэспублікі неабходна значна рашчарыць рамкі прапагандысцкай работы, надаць ёй большы размах і, выкарыстоўваючы разнастайныя, выпрабаваныя масавыя формы і сродкі прапаганды, даходзіць да кожнага саветскага чалавека. Трэба скончыць з такой ненармальнай з'явай, калі прапаганда марксіска-ленінскай тэорыі, і асабліва эканамічных ведаў, выдзяляе ў радзе месц толькі сярод вучаўка кола людзей, не працягваюцца клопаты аб шырокім уцягненні ў семінары, палітшколы, гурткі беспартыйных рабочых, калгаснікаў і служачых.

Дакладчык узяўлі многа ўвагі выкарыстанню ў прапагандысцкай рабоце такіх важных форм, як друк, радыё, тэлебачанне. Ён спыніўся таксама на рабоце творчых арганізацый, дзейнасці культсаветустаноў, на пытаннях выдання літаратуры і распаўсюджвання перыядычнага друку, кінаабслугоўвання насельніцтва.

ЦК КПСС, працягвае заклідаць, уключае на неабходнасць дыферэнцыраванага правядзення прапагандысцкай работы сярод розных слаёў і груп насельніцтва. Цяпер, калі камунізм стаў жыццёвай тварчай справай мільянаў і мільянаў людзей, у нявысраным ступені ўзрастае значэнне камуністычнага выхавання падрастаючага пакалення. Партыйныя арганізацыі павінны дапамагчы нашай моладзі правільна разумець грамадскія з'явы, ператварыць прыныцы камуністычнай маралі ў глыбокія асабістыя перакананні, прывіваць нецярпнасць да працяў буржуазнай ідэалогіі, апалітычнасці, абывацельшчыны. Прапаганда камуністычнай ідэалогіі сярод моладзі павінна быць разнастайнай і цікавай па формах і метадах, мець жывы, вобразны, папулярны характар. Трэба ўзніць узровень работы камсамольскіх арганізацый, скаляцэнтраваных асноўную ўвагу на палітычную асвету, навучанні і выхаванні моладзі.

Сур'ёзныя недахопы дапускаюць партыйныя арганізацыі ў рабоце сярод жанчын. Не працягваюцца належныя клопаты аб задавальненні ідэйных запатрабаванняў і інтарэсаў жанчын, аб прымяненні большай колькасці іх да актыўнага грамадска-палітычнага жыцця. Мала вылучаюцца жанчын на кіруючую работу.

Далей дакладчык гаворыць, што, праводзячы ідэйна-выхавальную работу, некаторыя партыйныя арганізацыі не надаюць належнага значэння выкараненню перажыткаў капіталізму ў свядомасці асобных прадстаўнікоў нашага грамадства. Сярод некаторых часткі насельніцтва сустракаюцца латары, секулянтны і іншыя паразытычныя элементы, жулікі, злазеі, п'яніцы і хуліганы. Між тым, не ўсе партыйныя арганізацыі вядуць належную барацьбу з гэтым злом, не мабілізуюць грамадскіх людзей на поўнае выкараненне чужых нам з'яў і нормаў.

Свядомасць асобных саветскіх людзей усё яшчэ затуманена рэлігійнымі забобнамі. Між тым, да гэтага часу ў радзе раёнаў рэспублікі неададаваліся вялікія антырэлігійныя прапаганды. Нярэдка сустракаюцца факты, калі царкоўнікі і сектантаў прабуюць выкарыстаць парк-вы і секты ў інтарэсах і магах, нароўных саветскаму народу. Многія партыі ўпор робіцца не на творчае разуменне сутнасці тэорыі марксізма-ленінізму

ПРАЛЕТАРЫІ УСІХ КРАІН, ЯДНАЙЦЕСЯ!

ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА

ОРГАН МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ І ПРАУЛЕННЯ САЮЗА ПІСЬМЕНІКАУ БССР

№ 27 (1456) Субота, 2 красавіка 1960 года Цана 40 кап.



М. С. Хрушчоў у горадзе Бардо. На здымку: у час сустрэчы. Фота спецыяльнага фотакарэспандэнта ТАСС В. Собалева.

На карысць усіх народаў

Візіт Старшыні Савета Міністраў СССР М. С. Хрушчоў у Францыю — гэта выдатная старонка ў адносінах паміж дзюма краінамі. Шлях, які зрабіў кіраўнік Саветаў Урада ў паездцы па Францыі, — гэта шлях дружбы.

Мікіта Сяргеевіч Хрушчоў і суправаджаючы яго асобы пабывалі ў многіх кутках краіны. Паўднёвы горад Бардо, адвек саўны ўмелым вінаробам; По, сэрца Французскай Марсель — саўная цытадель Французскай рэвалюцыі, радзіма палкіх французскіх патрыятаў, сябра і палпнік нашага Сталінграда; Вердэн, Мец, Раймс, Вальмі — месцы, куды не раз імкнуліся сквапны замежныя захопнікі і дзе ў салдацкіх магілах ляжаць мільёны чалавечых ахвар; Ліль, шырока вядомы сваімі тэкстыльнымі прадпрыемствамі; Руан, буйны прамысловы цэнтр, і іншыя гарады. Усе гэтыя гарады М. С. Хрушчоў, працоўныя Францыі сустракалі яго дружалюбна, шчыра, радасна. Гэта і зразумела, бо высокі саветскі госць прыехаў у Францыю з візітам міру і дружбы.

З вялікай энергіяй, сапраўды нястомна М. С. Хрушчоў выконвае сваё місію, якую даручыла яму Саветская краіна. Аб гэтым сведчыць яго вялікая паездка па Францыі. Аб гэтым сведчаць яго надзейныя ясныя і палымныя выступленні на сустрэчы з прадстаўнікамі таварыства «Францыя—СССР», у Гандлёвай палатце, перад членамі парламенцкіх груп, перад членамі парламентаў, дзе ён бываў.

У сваіх выступленнях перад французскім народам М. С. Хрушчоў асвятляў важнейшыя праблемы сучаснага міжнароднага жыцця, гораха і пераканана растлумачваў прыныцы саветскай міралюбівай змяняй палітыкі. Выступленні кіраўніка Саветскага ўрада праяснюць шчырыя клопаты аб захаванні і ўмацаванні міру, аб надзейнай неабходнасці пільна сталіць на варце інтарэсаў народаў, якім невяяна вайна. Мы за мір! — падкрэсліваў М. С. Хрушчоў, выступаючы ў Раймсе. «Але мір вырасціць нельга, за мір трэба змагацца, яго трэба заваўваць. Так, за мір трэба ваяваць з агрэсарам, але ваяваць не фізічна, ваяваць шляхам выкрывіцця агрэсара, змагацца за выратаванне народаў».

У сувязі з гэтым тав. Хрушчоў указаў, што цяпер у Заходняй Германіі зноў адраджаюцца рэваншысцкія сілы. Заходнегерманскі вермахт патрабуе атамнага ўзбройвання. Трэба ведаць гэта і не даць разгарнуцца рэваншысцкім сілам. Такім чынам, барацьба супраць адраджэння германскага милітарызма непарыўна звязана з барацьбой за захаванне міру ў Еўропе. Дзе сусветныя войны, развязаныя германскімі імперыялістамі, прынеслі вялікі ўрон і нашай краіне і Францыі.

Трэба памятаць урокі гісторыі і не дапускаць новага ўзбройвання таго ж ворага, які ўжо не раз напаўдаў і на Францыю, і на нашу краіну і можа зноў зрабіць агрэсіўны напад.

«Скажу прама, — з горада завізіт М. С. Хрушчоў у тым жае выступленні ў Раймсе, — мы агрэсіі не будзем, і самі сваімі сіламі можам не пусціць агрэсара ў нашым напрамку. А калі б агрэсар усё ж паспрабаваў зрабіць напад на нас, мы прынілі б такія меры, якія пазбавілі б яго магчымасці і думаць аб гэтым у далейшым, а магчыма і існаваць. Давайце згуртуем свае намаганні не для вайны супраць неміра, а для таго, каб немцы мілітарызму не далі, што нельга — напаўдаць ні на Саветскі Саюз, ні на Францыю, ні на іншыя краіны. Давайце згуртуем свае намаганні з тым, каб забяспечыць добрае жыццё на зямлі і стварыць роўныя магчымасці для ўсіх народаў».

Прысутныя апладэсмамі сустраклі гэтыя словы кіраўніка Саветскага ўрада. Заклікі М. С. Хрушчоў мадаваць саветска-французскую дружбу знаходзілі гарачы водук у Французях.

Саветскія людзі жадаюць, каб Францыя была моцнай, працываючай, яны цвёрда вераць, што традыцыйная дружба народаў нашых краінаў, якая загартавалася ў суровых выпрабаваннях мінулага, набудзе сваё далейшае развіццё. Гэтым спрыяе візіт М. С. Хрушчоў у Францыю, яго паездка па краіне, яго перагаворы з прэзідэнтам да Голем, сустрэчы з другімі дзяржаўнымі дзеячамі, а таксама з дзелавымі людзьмі Францыі. Трэба спадзявацца, што ў выніку гэтага знайшлі станаўчае аб-

меркаванне важнага пытання, што супрацоўніцтва паміж Саветскім Саюзам і Францыяй будзе пашырацца і мадцець на карысць народаў нашых краінаў, у інтарэсах міру ва ўсім свеце.

У час наведання Вердэна да М. С. Хрушчоўа паліўшы хлопчык і дзяўчынка. Дзяўчынка была апраўта ў масовыя нацыянальны касцюм, а хлопчык у рускі нацыянальны касцюм. Дзяўчынка зачытала пісьмо тав. Хрушчоўу, у якім гаварылася: «Ад імя жыхароў Вердэна і Вяшых маленых саброеў вітаем Вас з прыбыццём у наш горад. Мы жадаем, каб Ваш прыезд паслужыў умацаванню справы міру, каб ніколі больш на такіх месцах, як поле над Вердэнам, не аддавалі свае жыцці тысячы малых людзей». Дзяўчынка падала М. С. Хрушчоўу каробку і працягвала: «Мы хочам падарыць Вам і Вашай сямі і школадзюм лухеркі, якія называюцца шакаладныя бомбы. Іх выбраў славіцка наш горад, і нашы дзеці іх вельмі любяць. Зрабіце так, каб будучыя пакаленні рабілі толькі такія бомбы, а не тыя, якія гублілі жыцці пад Вердэнам, Сталінградам і ў Хірасіме. Шчаслівага падарожжа. Праўдзіце разам з Прэзідэнтам да Голем на карысць міру».

— Так, так, я абяцаю, — адказаў Мікіта Сяргеевіч, пашчотна глядзячы дзяцця на галаве.

Змагацца і працаваць на карысць міру — высакоранная справа. Гэта змаганне і праца ў імя будучыні, у імя нашых дзяцей...

Візіт М. С. Хрушчоў у Францыю заканчваецца. Уся сусветная грамадзесць з глыбокай цікавасцю сачыла за гэтым візітам. Ён дасць добрыя плён. Добрае насенне заўсёды дае добрую руць, добры ўраджай.



Знаходжанне кіраўніка Саветскага ўрада Мікіты Сяргеевіча Хрушчоўа ў Францыі — у цэнтры ўвагі працоўных Мінска. Людзі розных професій і ўзростаў штодзённа купляюць у ларках і кіёсках горада да 80 тысяч цэнтравых і рэспубліканскіх газет і часопісаў. Уарос попыт на французскія выданні. Газеты «Юманітэ», «Авангард» і іншыя можна купіць толькі раіцаю. Не залежваюцца на паліца магазінаў і французскія часопісы.

На здымку: у магазіне № 1 Саюздруку. Фото Г. Бегуна. Фотарэдакцыя БЕЛТА.

Фільмы аб вялікім жыцці

У сувязі з 90-й гадавінай з дня нараджэння Уладзіміра Ільіча Леніна на ўсіх гарадскіх і сельскіх кінастанцыях рэспублікі праводзіцца паказ кінафільмаў, прысвечаных заснавальніку і правядуру Камуністычнай партыі.

Аб жыцці і дзейнасці Ул. І. Леніна ў дні лядарыцкай і дэзідэнацыя Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі станаўлення Саветскай ўлады расказваюць кінафільмы «Ленін у Кастрычніку» і «Ленін у 1918 годзе». З вялікай цікавасцю працоўныя рэспублікі глядзяць кінакарціны «См'я Ульянавіч», «Чалавек з ружом», «Якаў Сярдлоў», «Аляксандар аб Леніне», «Камунізм», «Па пачатку Леніна», «Уладзімір Ільіч Ленін», «Кінадакументы аб Ул. І. Леніне» і іншыя.

Храніцельна-дакументальны фільм «Ут жыцці Леніна» расказвае аб памятных месцах, звязаных з жыццём І.

дзейнасцю Уладзіміра Ільіча. У кінакарціну ўключаны кадры, знятыя аператарамі Польшчы, Балгарыі, ГДР, Румыніі, Чэхаславакіі і Францыі.

Унікальны гістарычны кінакарты, якія расказваюць аб жыцці і дзейнасці вялікага правядура, уважлівы дакументальны фільм «Жывы Ленін».

У бліжэйшы час на экранх рэспублікі пачне дэманстравацца новая калярова хронікальна-дакументальная кінакарціна «Успаміны аб Леніне».

Новая кінакарціна «На польскай зямлі», створаная на Варшаўскай студыі дакументальных фільмаў, змяшчае гледачю з месцамі знаходжання Уладзіміра Ільіча Леніна ў 1912—1913 гадах у Польшчы.

Амаль ва ўсіх гарадскіх кінастанцыях і сельскіх клубх рэспублікі ў гэты дні арганізаваныя фотавыстаўкі і экспазіцыі, прысвечаныя 90-гадоваму дню нараджэння Уладзіміра Ільіча Леніна.

Для бібліятэк

Добрая зброя

СХОДАКТЫ ВУ КАМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫ БЕЛАРУСІ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Тыжы і савецкія органы на месцах пярэня адносна да факта парушэння дэмакратыі савецкіх законаў аб культуры, не прымаюць неабходных мер па сцісленню антысавецкай дзейнасці царкоўнікаў і сектантаў.

Або, гаркомы, райкомы партыі павінны ўзмацніць агульнае выхаванне працоўных, весті шырокае наступальнае антырэлігійнае прапаганда, арганізаваць штодзённую індывідуальную работу з веруючымі з тым, каб адарваць іх ад рэлігіі.

Пастанова ЦК КПСС абавязвае нашых прапагандаў і ўсе ідэалагічныя кадры весті актыўнае наступленне супраць буржуазнай ідэалогіі і яе праваасцяпальных і рэвізіянісцкіх прапагандаў. Неабходна напшына і паслядоўна выкрываць усякія «новыя» аргументы і ідэі, якія выдмукаюць буржуазія, паказваць неспрэчнае існаванне сацыялізму ў мірным саборніцтве, яго перавагі перад капіталізмам як у галіне эканомікі, так і ў развіцці дэмакратыі, свабоды асобы, у стварэнні ўмоў няспынага росту матэрыяльнага дабрабыту і культуры народных мас. Мірнае існаванне і саборніцтва двух сістэм азначае не спыненне, а працяг і далейшае развіццё ідэалагічнай барацьбы ў новых умовах і ў новых формах.

Многа ўвагі ўдзяліў тав. Шаўра навукова-даследчай рабоце кафедры грамадскіх навук ВУН, навукова-даследчых інстытутаў Акадэміі навук, Інстытута гісторыі партыі ЦК КПБ, павышэнню ідэаінтэлектуальнага ўзроўню выкладання грамадскіх навук.

Дакладчык расказаў далей, што ўжо зроблена па ажыццяўленню пастановы ЦК КПСС «Аб задачах партыйнай прапаганды ў сучасных умовах», спыніўся на задачах партыйнай прапаганды. Ён крытыкаваў некаторыя партыйныя камітэты і партыйныя арганізацыі, якія марудна перабудоўваюць сваю работу ў святле ўказанняў ЦК КПСС.

Валікі Ленін вучыў, гаворыць у заключэнне тав. Шаўра, што дзяржава моцна свядомасю мас. Яе публіцысцкі папярэджанні справядліва вясць гэтых ленынскіх слоў. Спраўды, без ідэінай загартоўкі, без марксісцка-ленінскага выхавання не можа быць ні глыбокага ўсведамлення грамадскага абавязку, ні настойлівасці, ні волі ў дасягненні пастаўленай мэты, ні ўмення пераадоўваць цяжкасці. Ідэаінтэлектуальна асабіла неабходна партыйным, дзяржаўным, гаспадарчым кадрам, работнікам розных грамадскіх арганізацый, асабліва марксісцка-ленінскаму, агульнае выхаванне тэорыі на практыцы — гарантыя, што нашы кадры і ў далейшым будучы пасляхова весті работу на даручаным участку, прымаць самы актыўны і неспарядны ўдзел у камуністычным выхаванні шырокіх мас.

Давольна ад вагага імя запэўніў Цэнтральны Камітэт КПС, што Кампартыя Беларусі яшчэ цясней згуртуе свае рады вакол ленынскага Цэнтральнага Камітэта і на аснове шырокай арганізацыйнай і палітычнай работы мас забяспечыць паспяховае выкананне заданняў другога года сямігадовага ўзятых абавязанасцей.

Па дакладу тав. Шаўры разгарнуліся спрэчкі. Выступаўшыя расказвалі аб выдатках, якія праводзіла партыйныя арганізацыі па камуністычным выхаванню працоўных, аб тым, як партыйныя камітэты і партыйныя арганізацыі ажыццяўляюць пастанову ЦК КПСС.

Першым выступіў сакратар Брэсцкага абкома КПБ А. А. Смірноў.

— Абком, гаркомы і райкомы партыі, пярвічныя партарганізацыі, — сказаў ён, — за апошні час ажыццявілі рад мер па ліквідацыі наяўных недахопаў, па палітычна ідэалагічнай рабоце сярод насельніцтва. Пры буйных партарганізацыях створаныя кабінеты палітычнай асветы на грамадскіх пачатках. Палітычнае масава-палітычнай работы на сяле садзейнічала пасылка прапагандаісцкіх груп ЦК КПБ і абкома партыі ў райны. Гэтую практыку мы пашыраем і на гарады, дзе прапагандаісцкія групы пасылаюцца на прамысловыя прадпрыемствы, будоўлі і ў транспартныя арганізацыі.

Некаторыя палітычныя за апошні час і лекцыяная прапаганда. Лектары партыйных камітэтаў і члены Таварыства па пашырэнню палітычных і навуковых ведаў чытаюць больш лекцый, лепш звязваюць свае выступленні з жыццём. Сталі больш разнастайнымі формы агульнай прапаганды.

Выкарыстоўваючы вопыт арганізацыйна-палітычнай работы разнастайныя партарганізацыі вобласці лепш вясць работу сярод жанчын і моладзі. У многіх калгасках створаныя жаночыя саветы, якія сталі актыўнымі памочнікамі партарганізацый.

Расказваючы, як партарганізацыя раёна змагаецца за выкананне прынятых на 1960 год сацыялістычных абавязанасцей, сакратар Дзяржінскага райкома КПБ Ф. Г. Жагаў па прыкладах паказаў, якую важную ролю адыгрывае ў гэтым дзейная палітычная агітацыя і добра пастаўлены абмен вопытамі.

Райком, пярвічныя партарганізацыі працягваюць шмат ініцыятыў у рабоце сярод сельскіх працоўных. У раёне дзейнічаюць тры школы перадавога вопыту жывёлаводства. Дзяржінскія вучацца прагрэсіўнымі метадамі працы ў калгасе імя Сталіна, свінаркі — у калгасе «Бастрычынская рэвалюцыя». Яны не толькі займаюцца практычнай жывёлаводствам, але і слухаюць лекцыі па пытаннях зааветэхнікі, на палітычны і іншыя тэмы.

Выпрабаванай формай масава-палітычнай работы сталі брыгадынае і групнае, якія праводзіцца два разы ў месяц па ўсіх калгасках і саўгасках. Шырока практыкуецца правядзенне канферэнцый чытачоў, тэматычных вечараў, вечараў пытанняў і адказаў. У гэтым годзе пачалі праводзіцца вечары, прысвечаныя перадавым, а таксама дні працоўнай славы.

Выступае сакратар Гомельскага абкома КПБ І. Я. Паліноў. Ён расказвае, што ў вобласці за апошні час нарадзілася многа цікавых форм палітычнай работы або адноўлены непрапрадана забытыя формы. У Берасцейскім раёне, напрыклад, у сакавіку праведзены дзень дэпутата. У ім прынялі ўдзел звыш 300 чалавек. Абарваным вынікі XXIV з'езду КПБ і задачы мясцовых Саветаў.

Па ініцыятыве камсамольскіх арганізацый у вобласці праводзіцца астафета ў гонар 90-годдзя з дня нараджэння У. І. Леніна. Адначасова гарадскія арганізацыі пачалі астафету брыгады камуністычнай працы.

У апошні час шырока разгарнулася работа сярод жанчын. У Лоеўскім, Веткаўскім і іншых раёнах адыбіліся з'езды прапагандаісц, праводзяцца сходы жанчын у калгасках і саўгасках.

Лельчыцкі райком партыі ўдасканальвае правядзенне семінараў прапагандаісц. Раней прапагандаісц былі пасіўнымі слухачамі семінараў. Цяпер праводзіцца яны ў выглядзе тэарэтычных канферэнцый, на якіх прапагандаісц выступваюць з дакладамі.

Сакратар Біраўскага райкома КПБ Е. П. Насерова паведаміла ў сваім выступленні, што ў цэнтры ўвагі ўсёй палітычнай і арганізацыйнай работы знаходзіцца пытанне ажыццяўлення сацыялістычных абавязанасцей, прынятых на 1960 год. На кожны месяц вызначаюцца рубяжы іх выканання. Гэта дапамагае больш канкрэтна арганізаваць саборніцтва, ажыццявіць штодзённую кантроль за яго ходам.

Райком партыі, пярвічныя партарганізацыі «праводзіць вялікую работу сярод жанчын, інтэлігенцыі, моладзі. Яны імкнучыся ахапіць палітычным уплывам усе слаі насельніцтва.

— Партыйныя арганізацыі вобласці, — сказаў сакратар Гродзенскага абкома КПБ Р. П. Панароў, — узмацнілі ўвагу да эканамічнай падрыхтоўкі кадраў, і гэта становіцца адна з палітычных кіравніцтва прадпрыемствамі, будоўлямі, калгаскамі і саўгаскамі. У ілперашні час больш 80 працэнтаў брыгадзіраў і загадчыкаў жывёлагадоўчых ферм ахоплены палітычнай у гуртках. Акрамя таго, увесь кіруючы склад навукачэна на курсах, арганізаваных па пастанове ЦК КПБ.

Палітычнае масава-палітычнай работы садзейнічала пашырэнню агітацыйна-прапагандаісц работнікам вытворчасці. Для падрыхтоўкі агітатараў у вобласці працуюць 196 школ агітатараў.

Абласная партарганізацыя прымае меры да ўдасканальвання форм і метадаў палітычнай работы. Праводзяцца «Дні брыгады», ўмоцнена навукова-агасцяпальная прапаганда, арганізуюцца справаздачы кіруючых работнікаў перад насельніцтвам і іншымі мерапрыемствамі.

Масава-палітычнай рабоце сярод жывёладоўцаў калгаса «Скіра камуны» Клічэўскага раёна прысвечана сваё выступленне агітатараў гэтай ардыі З. А. Юрчан. Тут праводзіцца лекцыі, гурткі, галасныя чыткі газет. Выпускаюцца баявыя лісткі.

Тав. Коршак гаворыць, як важна для агітатара даходзіць да кожнага чалавека, умець зазіраць у яго душу, своечасова падтрымаць цэлым словам, даць добрую параду.

Сакратар Мінскага абкома КПБ А. Т. Кузьмін у сваім выступленні расказаў аб прапагандаісцкай і масава-палітычнай рабоце, якую праводзіць партыйныя арганізацыі вобласці.

— Аналізуючы пастановку палітычнай работы партыйных арганізацый, — гаворыць далей прамоўца, — нельга не заўважыць, што яна часам выдзяляе сярод найбольш актыўных людзей. Працоўныя ж, якія найбольш маюць патрэбу ў нашым уплыве, застаюцца па-за ім. На прадпрыемствах і ў калгасках і саўгасках, ва ўстановах і ў навукальных установах чытаюць лекцыі, даклады, праводзяцца сходы, сустрэчы і г. д. І разам з тым, мы з год у год гаворым аб няправільных паводзінах асобных работнікаў, калгаснікаў, служачых. Гэта тлумачыцца тым, што партыйныя арганізацыі не звяртаюць належнай увагі на выхаванне кожнага ў пасобку чалавека.

Тав. Кузьмін расказаў, як у вобласці перабудоўваецца прапагандаісцкая работа ў святле патрабаванняў пастановы ЦК КПСС «Аб зада-

чах партыйнай прапаганды ў сучасных умовах».

Аб пастанову партыйнай прапаганды на станцыі Орша расказаў сакратар партбюро І. І. Смірноў. Ён падзяліўся таксама вопытам арганізацыі вучобы агітатараў, сувязі прапагандаісц з жыццём, з практычнымі задачамі, якія ставяць перад калгаснікамі.

Сакратар ЦК ЛКСМБ Л. Р. Мансімаў у сваім выступленні адзначыў выключна важнае значэнне пастановы ЦК КПСС «Аб задачах партыйнай прапаганды ў сучасных умовах» для далейшага палітычна камуністычнага выхавання моладзі. Ён расказаў, як камсамол Беларусі мабілізуе моладзь на актыўны ўдзел у камуністычным будаўніцтве.

Прамоўца ўказвае і на сур'ёзныя недахопы ў выхаванні моладзі. Многія камсамольскія камітэты вымагваюць работу па камуністычнаму выхаванню колькасцю прачытаных лекцый і дакладаў. Сур'ёзныя недахопы ёсць у правядзенні палітычнай працы ў ВНУ і школах.

На трыбуне сакратар Віцебскага абкома КПБ М. І. Пахомоў. Ён расказвае аб мерапрыемствах, якія праводзіцца партыйнай арганізацыйнай вобласці па ажыццяўленню пастановы ЦК КПСС «Аб задачах партыйнай прапаганды ў сучасных умовах». Палітычнае лекцыянае прапаганда. Лекцыі на марксісцка-ленінскай тэорыі чытаюцца не толькі ў сетцы партыйнай асветы, які гэта было раней, але і для насельніцтва. Да прапагандаісцкай работы шырока прыцягваюцца навуковыя супрацоўнікі і выкладчыкі вышэйшых навуковых устаноў. У лютым вялікая група навуковых работнікаў па даручэнню абкома партыі выязджала ў раёны вобласці.

Далей тав. Пахомоў характарызуе работу абласнога аддзялення Таварыства па распаўсюджванню палітычных і навуковых ведаў. За апошні час яно ўмацавала за кошт прыёму новых членаў, а таксама за кошт стварэння груп членаў Таварыства на прамысловых прадпрыемствах, у калгасках і саўгасках. Цяпер у абласным аддзяленні налічваецца каля чатырох тысяч членаў Таварыства.

Прыкметна палепшылася прапаганда палітычных і навуковых ведаў. За два месяцы гэтага года для насельніцтва прачытана 12 тысяч лекцый, у той час, як за гэтыя мінулыя год 40 тысяч. Цяпер абласное аддзяленне Таварыства шырока арганізаваў чытанне лекцый, прысвечаных 90-годдзю з дня нараджэння У. І. Леніна.

Прамоўца расказаў таксама аб вялікай індывідуальнай масава-растуча-маларнай рабоце, якую праводзяць партыйныя арганізацыі, спыніўся на недахопах у партыйнай прапагандаісц.

— Радасна адзначыць, — сказаў міністр культуры БССР Р. Я. Нісін, — што за апошні перыяд драматыкі, мастакі, кампазітары, кінематаграфісты рэспублікі зрабілі сур'ёзны лаварот да сучаснай тэматыкі. Так, з 22 п'ес, над якімі працуюць драматыкі і тэатры рэспублікі, 20 прысвечана сённяшняму дню. Міністэрства культуры БССР заключыла 114 дагавораў з жывапісамі, скульптурай і графікамі, з якіх толькі 8 твораў закранаюць тэмы гістарычнага мінулага беларускага народа.

Грамадскае прызнанне ідэйных і мастацкіх вартасцей многіх спектакляў, кінакарцін, твораў музыкі і жывапісу, створаных у нашай рэспубліцы пасля XX з'езду КПСС, сведчыць аб наступальным развіцці беларускага мастацтва.

Тав. Нісін спыняецца на недахопах у дзейнасці творчых арганізацый рэспублікі. Галоўны з іх заключаецца ў тым, што ўсё яшчэ мала ствараецца выдатных і арыгінальных твораў мастацтва аб бараньне савецкага народа за ажыццяўленне велічных планаў камуністычнага будаўніцтва, твораў, дзе абавязуецца б станаўчы вобраз новага савецкага чалавека — носьбіта вялікіх ідэй і твара новага жыцця.

Прамоўца адзначыў таксама, што ўзровень работы многіх культурна-адукацыйных устаноў застаецца ўзровень у сучаснае ўзровень і не адпавядае ўзровень задачам камуністычнага будаўніцтва.

Агітатар калгаса «Дружба» Маўзэўскага раёна Л. М. Бобр расказвае аб рабоце агітатараў, які аб'ядноўвае 42 чалавекі. Палавы з іх неспарядна працуе ў калгаснай вытворчасці.

— Я, — гаворыць тав. Бобр, — працую загадчыцкай фармы. Чытаючы ў газетах і слухаючы па радыё аб працоўным і палітычным уздыме, выкліканым XXI з'ездам КПСС, я прапанаваў свінаркам нашай фермы ўключыцца ў барацьбу за званне калектыву камуністычнай працы. Мая прапанова была падтрымана дзяўчынкай, якая прапунуе на свінаферме. Большасць з іх вучыцца ў школе сельскай моладзі, актыўна ўдзельнічаюць у грамадскім жыцці калгаса, у правядзенні культурна-масавай работы. Усё гэта аказвае дапамогу ўплыў на вынікі нашай работы.

У мінулым годзе былі прададзены дзяржаўныя дзесяткі тон свіннін. Валікія задачы ставяць перад намі ў гэтым годзе. Мы ўзялі абавязанасць атрымаць па 45 цэнтнераў свіннін на сто гектараў ворнай зямлі — у тры разы больш, чым у мінулы год. Выкананню сацыялістычных абавязанасцей мы падпарадкоўваем усю сваю работу.

Прамоўца расказвае аб масавай рабоце, якую праводзіцца сярод жывёладоўцаў, аб прапагандаісцкай рабоце.

Слова атрымаўе начальнік Палітупраўлення Беларускай ваеннай акругі Н. А. Начынкін. Ён адзначае, што пастанова ЦК КПСС мае велізарнае значэнне для рашучага палітычнага ўдзелу ў выхаванні палітычнай свядомасці асабовага складу, умацавання ваеннай дысцыпліны і павышэння баявой гатоўнасці войска.

Выхаванная работа ў войсках становіцца ўсё больш жывой, змястоўнай, павышаецца яе мабілізуючая роля. Ідэйнае жыццё воінаў усё больш убагачаецца новымі зместам і выклікае яшчэ большы ўдзел палітычнай актыўнасці асабовага складу, садзейнічае шырокаму размаху сацыялістычнага саборніцтва, нараджае новыя патрыятычныя пачынанні, накіраваныя на павышэнне баявой гатоўнасці злучэнняў і часцей.

Тав. Начынкін расказвае аб формах і метадах выхаванчай работы, якія знаходзяць у войсках усё больш шырокае прымяненне. Шырокае папулярнасць, напрыклад, заваявалі ў воінаў універсітэты і лекторы культуры. Добра таксама зарэкамендавалі сабе школы агітатараў, саветы клубаў, ленынскія пакоі, кабінеты палітасветы. У часячкі і злучэннях часта праводзіцца ленынскія гурткі, вечары пытанняў і адказаў, тэматычныя вечары.

— Увесь пафас пастановы ЦК КПСС «Аб задачах партыйнай прапаганды ў сучасных умовах», — сказаў намеснік старшыні праўлення Саюза пісьмннікаў БССР І. П. Шамікін, — кожны яго абзац і кожны пункт звернуты да нас, камуністаў, гарачым заклікам: узяць прапаганда ідэй камунізма на новую вышыню, навукачэна гаварыць людзям тэмы словы ленынскай праўды, якія б яшчэ лепш завалялі іх сэрцы, нахілялі на новыя подзвігі ў святой справе барацьбы за вялікае шчасце чалавецтва.

Сёння кожны з нас, камуністаў, незалежна ад таго, дзе ён знаходзіцца — каля станка, каля штурвала, у канструктарскім бюро, на кафедры, ля мільберта, на сцэне, за канцільярскім сталом або рабочым сталом пісьмнніка — павінны пастаянна задаваць сабе пытанне: ці усё я раблю, што ў маіх сілах, каб паскорыць працэс пераможнага ідэі камунізма, каб несці ў народ ідэі свабоды партыі, які не ёсць ідэі Леніна, так, як нясе іх верны ленынец Мікіта Сяргеевіч Хрушчоў, не вычарпальна энергія якога запальвае сэрцы мільянаў людзей.

Мы, пісьмннікі, маем поўнае права прылічыць сябе да вялікай арміі партыйных прапагандаісц. Недрарна партыя назвала нас сваімі вернымі памочнікамі. У гэтым вызначэнні — высокая адзнака ўсяго таго лепшага, што зроблена савецкай літаратурай, і ў той жа час выклікае яшчэ большае патрабаванне да мастакоў слова, пастаўлены перад намі новыя задачы ў адносінах перадаў разгорнутага будаўніцтва камунізма.

Вось чаму мы, творчыя работнікі, успрыялі пастанову ЦК КПСС як праграмы документ усёй нашай дзейнасці.

ЦК КПСС заклікае нас узнімаць працоўныя на барацьбу за ажыццяўленне палітыкі партыі, выхоўваць актыўных і стойкіх барацьбою за камунізм. Для нас, пісьмннікаў, гэты заклік з'яўляецца заклікам стварэння высокамастацкай творы на сучасную тэму, стварэння рэалістычнага вобраза нашых сучаснікаў. Толькі на такіх вобразках, на прыкладах працоўнай героікі можна выхавачы пакаленне актыўных, жыццядрадных, упэўненых у сваёй сіле будаўнікоў камунізма.

Прамоўца расказвае, як пісьмнніцкая арганізацыя рэспублікі змагаецца за стварэнне твораў, дастойных нашай эпохі, гаворыць аб адставанні драматыкі і кінадраматыкі, падрабязна спыняецца на недахопах у прапагандаісц і распаўсюджванні мастацкай літаратуры.

На сходы актыўна з вялікай прамовай выступіла цэла сустрэцца прысутнымі член Праэдыума ЦК КПСС, сакрата ЦК КПСС М. А. Фурчэва.

Сход прыняў пастанову, у якой адзначыў адыбрыў пастанову ЦК КПСС «Аб задачах партыйнай прапаганды ў сучасных умовах» і намянуў практычныя мерапрыемствы на яе выкананне.

Старшынювачы К. Т. Мазураў аб'яўляе сход закрытым. Усе спяваю партыйны гімн «Інтэрнацыяналі». У зале чуцца воклічы: «Няхай жыве Камуністычная партыя Савецкага Саюза!». «Няхай жыве ленынскі Цэнтральны Камітэт КПСС!».

Удзельнікі сходу наладжваюць бурную, доўга не змаючую авацыю ў гонар Камуністычнай партыі Савецкага Саюза і яе Цэнтральнага Камітэта.

(БЕЛТА).

КУЛЬТУРНА-АСВЕТНАЙ РАВОЦЕ — ШЫРОКІ РАЗМАХ!

Кнігі ў цэху

Яшчэ не хутка перапынак у цэху, а ў загадчыку працоўнай бібліятэкі Веры Далінгер многа работы. Ёй трэба раскласіраваць на сталы літаратуру. Тут і явакіны, якія толькі ўчора куплены ў магазіне, і кнігі, прынесеныя па спецыяльнаму заказу чытачоў. Вось томік твораў К. Чорнага, новыя нумары часопіса, а таксама імя І. Шамікіна «Глыбокая пільна». Кнігу прачыталі ўжо многія, але поспыт на яе усё яшчэ вялікі.

Добрае месца адваілі бібліятэкаршы для абмену кніг. Яна размясцілася ў кабінце загадчыка прадзільнай вытворчасці. Пакой гэты знаходзіцца якраз у цэнтры ўсіх карпусоў Віцебскага дыянавога каміната.

Чытачоў на камбінаце каля паўтара тысячы. Ды і пачытаць там ёсць што — бібліятэчны фонд больш 13 тысяч тамоў.

Хтосьці з чытачоў яшчэ восенню мінулага года сказаў Веры Робертэ: «Хочь бібліятэка наша і знаходзіцца побач з камбінатам, а ядрэнна б арганізаваць абмен кніг проста ў цэху, у час перапынку, асабіла ў вярхоўны змену».

І Вера Далінгер у наступны дзень прышла да работчы.

... Смера расчыніўшы дзверы, у пакой уваходзіць вялікая дзяўчына. Гэта прадзільніца, якая саборнічае за званне ўдзельніцы камуністычнай працы, камсамолка Валя Вароніна, кантралёрка Вера Маркоўская і

Дуся Серабракова. За імі ідуць яшчэ і яшчэ. У большасці моладзь, але ёсць і пажылыя работніцы. У кожнай у руках прачытаная кніга.

— Ну, як мой заказ? — пытаецца Валя Вароніна.

— Усё ў парадку, — адказвае бібліятэкарка. — Вось, калі ласка, Прадзільніца Аня Брахнова на гэты раз кнігу не заказвала. Яна проста выбірае з тых, што ляжаць на сталы.

— Гэтую чытала, гэтую таксама... Ага, вось «Кроў людская» не вадзіца! Запішыце, калі ласка.

Бібліятэкарка разгарнула фармуляр і міжволі ўсмыхнулася: — Добра чытаеце, Аня!

І спраўды, Аня Брахнова шмат чытае. Толькі за два месяцы гэтага года яна прачытала 21 кнігу, а за мінулы год — амаль сотню кніг розных аўтараў.

Актыўных чытачоў, сапраўдных аматараў і саборніц кніг на камбінаце сотні. А калі Вера Далінгер арганізавала штодзёны абмен кніг неспарядна ў цэху, чытачоў стала яшчэ больш.

Усё вельмі задаволены, што кніга прыйшла ў цэх.

На задку: ткачыкі вярхоўнай змены і час перапынку атрымаваюць новыя кнігі. Злева направа — Анастасія Сабалеўская, Марыя Шмеркіна, Матрона Лебедзева, загадчыца бібліятэкі Вера Далінгер.

Тэкст і фота В. Тарубарава.

НАМ ПІШУЦЬ

У чыгуначнай бібліятэцы г. Жыткавічы — 4 600 экзэмпляраў кніг палітычнай, мастацкай і тэхнічнай літаратуры. Ёю карыстаецца 250 работчы, служачы і калгаснікі. Тут праводзіцца цікавая і змястоўная прапаганда кніг на канферэнцыйных чытачоў і калектыўных чытках новых твораў.

М. ЖУРА.

Добра наладжаны культурны аддзел у санаторыі «Сасноўка». Працоўныя, якія тут адпачываюць, весела і культурна праводзяць свой вольны час. Для іх чытаюцца лекцыі, даклады, сістэматычна лманструюцца новыя кінафільмы, часта арганізуюцца літаратурныя вечары.

Ф. УСІК.

Нядоўга ў вёсцы Свеча Бешанькоўскага раёна адбылася канферэнцыя чытачоў па кнізе Я. Шыткова «Аповесць пра Кірылу Арлоўскага».

К. ХРУЦКІ.

Сучаснае сельскае магазін Чавускага раёна добра гандлюе кнігамі. Загадчыца магазіна Васіль Арышэнка кварталнае заданне па продажу літаратуры выканаў дагэту. У сёлетнім годзе ён абавязвае прадаць кніг удава больш, чым летась.

І. КАЛПАКОВ.

Днямі адбыўся цікавы канцэрт у саўгасе «Побалава» Рагачоўскага раёна. Канцэрт далі выхаванцы Чырвонабярэскага дзялячэка дома Жлобінскага раёна. Былі выкананыя песні пра Леніна, беларускія народныя песні. На канцэрте прысутнічала больш 400 чалавек.

У. ШАУЧУК.

У Хойніцкім раёне праходзіць эстафета культуры. Многія настаўнікі калектывы падрыхтавалі цікавыя канцэрты. У Хойніцкай школе № 2 пастаўлены спектакль па п'есе А. Чэхава «Мядзведзь». У школе № 1 арганізавана харавы гурток. У час эстафеты выяўлена многа індывідуальных выканаўцаў. Гэта дапамагло настаўнікам лепш праводзіць урокі спеваў.

І. БУДЗЬКО.

Прапаганда тэхнічнай літаратуры

<

